

АУС Гомельскага райвыканкама

[Аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі](#)

[Змены ў ПВКаАП Рэспублікі Беларусь](#)

[Папярэджанне гвалту ў сям'і](#)

[Інспекцыя па справах непаўналетніх](#)

[Звесткі пра ўчастковых інспектараў міліцыі](#)

[Крымінальна-выканаўчая інспекцыя](#)

[Інфармацыя для грамадзян](#)

[Арганізацыйная структура падраздзяленняў аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама](#) (doc. 44кв)

[Для абітурыентаў](#)

[Тлумачэнне нормаў права](#)

[Рэалізацыя прапаноў грамадзян](#)

[ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ НАВЕДВАЛЬНІКАЎ БУДЫНКАЎ АУС](#)

ГРАФІК прыёму грамадзян кіраўніцтвам аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама:

серада з 8-00 да 13-00	Краўцоў Васіль Уладзіміравіч, начальнік АУС
аўторак з 8-00 да 13-00 і з 14-00 да 16-00	Рубан Юрый Міхайлавіч, намеснік начальніка АУС – начальнік крымінальнай міліцыі

<p>панядзелак з 8-00 да 13-00 і з 14-00 да 16-00</p> <p>пятніца з 8-00 да 13-00 і з 14-00 да 16-00</p>	<p>Майсейкоў Андрэй Іванавіч, намеснік начальніка АУС – начальнік міліцыі грамадскай бяспекі</p>
<p>чацвер з 8-00 да 13-00 і з 14-00 да 16-00</p>	<p>Пінчук Васіль Аляксандравіч, намеснік начальніка АУС па ідэалагічнай працы і кадравым забеспячэнні</p>

У перыяд часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму адпаведнай службовай асобы, замест яго прыём ажыццяўляе асоба, якая выконвае яго абавязкі.

Круглыя 24 суткі, у выхадныя і святочныя дні, прыём грамадзян, а таксама паведамленняў, вядзеца аператыўна-дзяжурнай службай АУС Гомельскага райвыканкама

(Г.Гомель, вул.Сцяпана Разіна, 9, тэл .: 51-17-70, 51-17-71, маб. 8-029-608-29-02).

Рэжым працы структурных падраздзяленняў

Аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі:

аўторак, пятніца: з 08.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00;

серада: з 11.00 да 15.00, з 16.00 да 20.00;

чацвер, субота: з 08.00 да 13.00.

Аддзел ДАІ:

Выконваючы абавязкі начальніка: Семукоў Дзмітрый Аляксандравіч

тэлефон – 51 17 59.

Прыём грамадзян:

панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

аўторак – няма прыёму;

серада – няма прыёму;

чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;

субота: з 9.00 да 13.00;

нядзеля – няма прыёму.

Старшы дзяржаўтаінспектар: Кунін Міхаіл Леанідавіч

Узгадненне праектнай дакументацыі, маршрутаў руху:

аўторак: з 09.00 да 13.00, з 14.00 да 18.00;

чацвер: з 09.00 да 13.00, з 14.00 да 18.00;

Адміністрацыйная практыка аддзела ДАІ (каб.5.7):

вяртанне вадзіцельскага пасведчання і (або) талона да яго пасля яго (іх) канфіскацыі:

панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

аўторак – няма прыёму;

серада – няма прыёму;

чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;

субота: з 9.00 да 13.00;

нядзеля – няма прыёму.

Дазвольная сістэма:

па пытаннях абароту зброі:

серада, пятніца: з 08.00 да 13.00;
аўторак, чацвер з 15.00 да 20.00;
субота: з 09.00 да 13.00.

Час прыёму грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб у структурных падраздзяленнях АУС Гомельскага райвыканкама па пытаннях:

абароту зброі на аснове заяўнага прынцыпу «адно акно» праводзіць

старшы інспектар па дазвольнай рабоце маёр міліцыі

Карэба Аляксандр Уладзіміравіч

па адрасе: г. Гомель вул. Сцяпана Разіна 9, каб. 5-8

тэл. 51-17-93, маб. 314-73-88.

У яго адсутнасць прыём грамадзян ажыццяўляецца

начальнікам ААПП РАУС падпалкоўнікам міліцыі

Слесарэнка Уладзімірам Георгіевічам, каб. 5-9

тэл. 51-17-93.

Графік прыёму грамадзян па пытаннях дазвольнай сістэмы:

аўторак, чацвер: з 15:00 да 20:00;

серада, пятніца: з 08:00 да 13:00;

субота: з 09: 00до 13:00;

выхадны: нядзеля, панядзелак.

Транспарту:

-вяртання вадзіцельскага пасведчання і (або) талона да яго пасля яго (іх) канфіскацыі:

панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

аўторак – няма прыёму;

серада – няма прыёму;

чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;

пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;

субота: з 9.00 да 13.00;

нядзеля – няма прыёму.

Грамадзянства і міграцыі:

аўторак, пятніца з 08:00 да 13:00, з 14:00 да 17:00;

серада: з 11:00 да 15:00, з 16:00 да 20:00

чацвер, субота: з 08:00 да 13:00

У Гомельскім раёне, у мэтах аказання дапамогі асобам, якія знаходзяцца ў крызісным, небяспечным для здароўя і жыцця стане (якія выпрабавалі на сабе псіхафізічны гвалт, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі, якія знаходзяцца ў канфлікце з іншымі членамі сям'і) з 2014/09/01 функцыянуе **«крызісны пакой»**.

У «крызісны пакой» засяляюцца грамадзяне, зарэгістраваныя на тэрыторыі Гомельскага раёна, па накіраванні ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага райвыканкама, аддзела адукацыі Гомельскага райвыканкама, установы аховы здароўя «Гомельская цэнтральная гарадская паліклініка», аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама і інш. дзяржаўных органаў, а таксама тых, хто звярнуўся па ўласнай ініцыятыве.

Знаходжанне грамадзян у «крызісным пакоі», бытавыя і іншыя ўмовы жыццядзейнасці грунтуюцца на прынцыпах самаабслугоўвання.

Тэрмін знаходжання ў «крызісным пакоі» залежыць ад канкрэтных абставінаў і індывідуальных асаблівасцяў асоб, якія звярнуліся па дапамогу, і складае не больш за 10 дзён бесперапыннага знаходжання. У выпадку крайняй неабходнасці тэрмін знаходжання

ў «крызісным пакоі» можа быць прадоўжаны.

Грамадзяне, змешчаныя ў «крызісны пакой», маюць права:

– звяртацца па ўсіх пытаннях, што тычацца знаходжання ў «крызісным пакоі», да кіраўніцтва ўстановы “Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Гомельскага раёна»;

– звяртацца да работнікаў цэнтра па псіхалагічную і юрыдычную дапамогу.

Графік працы: тэл .: 37-47-87; з 8.00 да 17.00 пн-пт

(029) 237-03-98 – кругласутачна